

Беларускі Універсітэт

Орган парткома, рэктарата, мясцкома,
камітэта ЛКСМБ і прафкома Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ул. І. Леніна

№ 30(375) | Субота, 3 кастрычніка 1959 года | Цана 10 кап.

За масавасць спорту!

Вынікі пастаноўкі спартыўна-масавай работы ва ўніверсітэце за мінулы навучальны год паказалі, што мы вынайшлі правільныя формы ўцягнення студэнтаў у рэгулярныя заняты фізкультурай і спортам. У VII круглагадовай унутрыўніверсітэцкай спартакіяды прыняло ўдзел на 600 чалавек больш, чым у папярэдняй.

Уцягненне значнай колькасці студэнтаў у сістэматычныя вучэбна-трэніровачныя заняты і спартыўна-масавае мерапрыемства дало магчымасць падрыхтаваць за мінулы навучальны год аднаго майстра спорту, 13 спартсменаў першага разраду, 82—другога і 262—трэцяга. Па розных відах спорту падрыхтавана 94 судзі і 174 грамадскія інструктары, што ў тры разы перавышае ўстановачы план. Радасна адзначаць, што ў круглагадовай спартакіядзе Беларускага ДСТ «Буравеснік» наш калектыў пасля 10 відаў спорту ідзе на другім месцы, прапусціўшы ўперадзе сябе толькі інстытут фізкультуры. Амаль па ўсіх відах спартакіяды каманды ўніверсітэта заваявалі прызавыя месцы. Нашы лепшыя спартсмены В. Гараеў, Л. Ліпковіч, Л. Патаповіч, В. Крысевіч, Г. Каваленка, М. Верамейчык, Г. Андрэйчык у асобных спаборніцтвах паказалі высокія спартыўныя вынікі.

Нягледзячы на пэўныя зрухі ў рабоце, многія студэнты дагэтуль застаюцца за бортам спартыўнага жыцця, лічаць за лепшае «хварэць» за свае факультэты ў час спаборніцтваў, чым асабіста прыняць у іх удзел. У 1959—60 навучальным годзе кафедра фізічнага выхавання і спартыўны клуб ставяць перад сабой мэту ўцягнуць у заняты фізкультурай і спортам не менш 90 працэнтаў студэнтаў ўніверсітэта... Гэта не лёгкая задача, але ўпайне пад сілу. З гэтай мэтай унесена некалькі новых палажэнняў у праграму VIII круглагадовай спартакіяды.

Спартакіяда складаецца з двух этапаў. Першы этап уключае спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, стральбе, лыжнаму спорту і асенняму кросу, якія будуць праводзіцца ў першым паўгоддзі на першыства груп і курсаў унутры факультэтаў. Вынікі першага этапу будуць уваходзіць у агульны залік спартакіяды з каэфіцыентамі 3. Месцы факультэтаў будуць вызначацца па найбольшаму ахопу студэнтаў спаборніцтвамі, уваходзячымі ў першы этап. Пры такім правядзенні спартакіяды яе пераможца зможа стаць той факультэт, які паказаў высокія вынікі на двух этапах. Масавасць і высокае спартыўнае майстэрства—вось два крытэрыі, па якіх будзе выяўлен

лепшы факультэт па пастаноўцы фізкультурнай работы.

У другі этап спартакіяды, які будзе праводзіцца ў другім паўгоддзі, уключана 20 відаў спорту, з іх дзесяць абавязковых (баскетбол, валејбол, спартыўная гімнастыка, лыжны спорт, лёгкая атлетыка, лёгкая атлетыка ў зімовых умовах, веснавы крос, плаванне фехтаванне, шахматы) і дзесяць па выбару (акрабатыка, барацьба класічная, веласпорт, гімнастыка мастацкая, падняцце цяжкасцей, шашкі, канькабежны спорт, ручны мяч, футбол, настольны тэніс). Кожны факультэт можа выступаць ва ўсіх відах спорту, але ў залік увайдучь лепшыя чатыры вынікі. Упершыню ў групу па выбару ўключаны футбол, настольны тэніс і ручны мяч 7×7.

У планах бюро фізкультуры факультэтаў неабходна прадугледзець таварыскія сустрэчы па розных відах спорту з камандамі калектываў, прадпрыемстваў, навучальных устаноў, падшэфных вайсковых часцей. Такія сустрэчы значна павысяць спартыўнае майстэрства нашых студэнтаў у незалежнасці ад іх вынікаў. Кожны факультэт у стане праводзіць аднадзённыя турысцкія паходы выхаднога дня. Гэта адна з лепшых форм уцягнення студэнтаў, асабліва старшых курсаў, у заняты фізкультурай.

У вырашэнні ўсіх гэтых задач нам павінны аказаць дапамогу камсамольская і прафсаюзная арганізацыі. Гэтыя арганізацыі павінны выступіць застрэльшчыкамі фізкультурнай работы на факультэтах. Неабходна дабіцца такога становішча, каб кожны студэнт-старшакурснік лічыў сваім абавязкам удзельнічаць у спартыўных мерапрыемствах. Наша фізкультурная арганізацыя павінна ўзняць узровень камуністычнага выхавання сярод членаў калектыва. Савецкі спорт выходзіць перадавых людзей нашага грамадства, прыкладных у працы і вучобе, з высокім узроўнем ведаў, добрымі паводзінамі, дысцыплінаваных, паважачых таварышаў і калектыў. Неабходна ў далейшым больш строга кантраляваць паспяховаць студэнтаў-спартсменаў, бо кожны непаспяваючы спартсмен кладзе пляму на ўвесь наш калектыў. Непаспяваючы студэнтаў мы не будзем дапускаць да ўдзелу ў круглагадовай спартакіядзе.

Абавязак кожнага студэнта—прыняць самы актыўны ўдзел у спартыўным жыцці ўніверсітэта і гэтым унесці свой уклад у справу далейшага паляпшэння пастаноўкі спартыўна-масавай работы ў старэйшай ВНУ рэспублікі.

Я. МАРКАУ, заг. кафедры фіз-выхавання і спорту.

ВЫХОЎВАЦЬ СВЯДОМЫХ І КУЛЬТУРНЫХ БУДАЎНІКОЎ КАМУНІЗМА

28 верасня адбыўся справаздачна-выбарчы сход партыйнай арганізацыі філалагічнага факультэта. З дакладам аб рабоце партыйнай арганізацыі выступіла сакратар партбюро В. А. Захарава. Як дакладчык, так і выступаючыя ў спрэчках камуністы адзначылі, што за справаздачны перыяд партарганізацыя філфака прарабіла знач-

ную работу па паляпшэнню вучэбнай, навукова-даследчай і масава-палітычнай работы. Аднак у рабоце партарганізацыі былі дагучшаны і сур'ёзныя недахопы. Ужо той факт, што тры выкладчыкі факультэта—т.т. Гудовіч, Шарупіч і Карабан—былі вызвалены ад работы за хабарніцтва і п'янку, сведчыць аб тым, што партыйнае бюро, а таксама прафсаюзная і камсамольская арганізацыі факультэта недастаткова сур'ёзна адпсалілі да выхавання маладых выкладчыкаў.

— Асноўны недахоп у рабоце партыйнай арганізацыі,— адзначыў у спрэчках В. І. Старавойтаў,—слабае кіраўніцтва дзейнасцю грамадскіх арганізацый. Гэта асабліва ярка высветлілася на прафсаюзным сходзе супрацоўнікаў філфака. Партыйнае бюро павінна было больш самакрытычна палдысці да ацэнкі сваёй дзейнасці.

Р. В. Булацкі ў сваім выступленні адзначыў, што многія выкладчыкі факультэта мала заняты выхаваўчай работай сярод студэнтаў, не цікавіцца іх жыццём і вучобай па-за сценкамі ўніверсітэта. Адказна за выхаваўчую работу ў групах рэдка наведваюць інтэрнаты, не прыходзяць на шматлікія спартыўна-масавае мерапрыемствы, у якіх прымаюць удзел іх студэнты. Аб гэтым жа сказаў у сваім выступленні студэнт другога курса філфака камуніст Цалко. Ён адзначыў, што выкладчыкі маглі б аказаць вялікую дапамогу студэнтам у правільным размеркаванні

вольнага ад лекцый часу, калі б больш часта наведвалі інтэрнат.

Аб дрэннай дысцыпліне некаторых студэнтаў гаварыла ў сваім выступленні В. М. Цімафеева. У якасці прыкладу яна назвала пяты курс аддзялення рускай мовы і літаратуры, які калектыўна не з'явіўся ў намічаны тэрмін на экзамены і залікі.

Камуніст тав. Кузняцоў сказаў, што з поля зроку партбюро выпаў нямалаважны ўчастак работы на факультэце—масавай і абярэнай. Аб ролі мастацкай самадзейнасці ў выхаванні эстэтычнага густу сярод студэнтаў гаварыла В. В. Казлова.

І. Я. Науменка ў сваім выступленні адзначыў важную ролю на сценнага друку. Грамадскім арганізацыям трэба працягваць больш ініцыятывы, актыўна ўдзельнічаць у факультэцкай газеце.

На сходзе выступіў сакратар гарадскога камітэта партыі І. М. Ігнаценка. Ён заклікаў камуністаў факультэта актыўна змагацца за выкананне рашэнняў XXI з'езда КПСС, за набліжэнне ўсёй вучэбнай і выхаваўчай работы да жыцця, да вытворчасці. Выкладчыкі філалагічнага факультэта,— адзначыў тав. Ігнаценка,—гэта работнікі ідэялагічнага фронту. Ад іх многае залежыць у справе камуністычнага выхавання нашых студэнтаў.

Партыйны сход абраў новы склад партыйнага бюро філалагічнага факультэта. Сакратаром партбюро абран М. А. Паўленка.

ЧЫТАЙ СЁННЯ

- ◎ За масавасць спорту —1 стр.
- ◎ Выхоўваць свядомых і культурных будаўнікоў камунізма—1 стр.
- ◎ Пытанні вучобы—у цэнтр увагі —1 стр.
- ◎ Ваша будучая прафесія —1 стр.
- ◎ Пад сцягамі 12 краін —2 стр.

Да увагі
адміністрацыйна-гаспадарчай часткі

Патрэбны халаты і мыла

Згодна з загадам міністэрства вышэйшай асветы ў гэтым навучальным годзе пераходзяць на поўнае самаабслугоўванне інтэрнаты і вучэбныя карпусы нашага ўніверсітэта. У корпусе гуманітарных навук студэнты ўжо часткова перайшлі на самаабслугоўванне. У выніку павялічылася іх адказнасць за парадак ва аўдыторыях.

Не будзем гаварыць пакуль што аб якасці ўборкі вучэбных карпусоў. Хочацца сказаць некалькі слоў у адрас адміністрацыйна-гаспадарчай часткі. Вядома, што студэнты прыходзяць на заняты ў сваім звычайным адзенні. І вось надыходзіць іх чарга наводзіць парадак ва аўдыторыях. Некаторыя ўхіляюцца ад гэтага, каб не запікаць сваё адзенне. Купіць жа халат ці якую-небудзь сцяпоўку яны не маюць магчымасці. Прычым няма нават мыла, каб памыцца пасля ўборкі. Ці ж нельга за частку сёканомленых грошай купіць па некалькі халатаў на вучэбны корпус, ды па некалькі кавалкаў мыла?

Я. ЛЯХАЎ, А. ЦАЛКО.

1 кастрычніка ўвесь савецкі народ адзначыў слаўнае дзесяцігоддзе Кітайскай Народнай Рэспублікі. У актавай зале гуманітарнага корпуса адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны гэтай зямлянальнай даце. Са шчырамі пажаданнямі кітайскім сябрам новых поспехаў выступілі супрацоўнікі і студэнты ўніверсітэта.

На здымку: члены адной з кітайскіх дэлегацый, якая на даўна наведвала наш ўніверсітэт.

Пытанні вучобы—у цэнтр увагі

24 верасня адбыўся справаздачна-выбарчы сход партыйнай арганізацыі фізічнага факультэта. У спрэчках па дакладу аб рабоце партыйнага бюро за справаздачны перыяд выступілі камуністы, якія адзначылі нааўняны дасягненні ў рабоце партыйнай арганізацыі, а таксама выявілі рад істотных недахопаў.

Абмяркоўваючы пытанні палітыка-выхаваўчай работы сярод студэнтаў, партыйны сход адзначыў, што вялікі і кваліфікаваны калектыў вучоных фізічнага факультэта далёка не ў поўнай меры выкарыстоўвае свае сілы. Партыйнае бюро факультэта больш займаецца студэнцкім жыццём, грамадскімі арганізацыямі і недастаткова ўплывае на дзейнасць кафедраў і факультэцкага савета. Большасць кафедраў факультэта стаіць у баку ад палітыка-выхаваўчай работы сярод студэнтаў. Вучоным не выступаюць перад студэнтамі з лекцыямі і дакладамі на навуковыя і грамадска-палітычныя тэмы. Зразумела, што веданне марксісц-

ка-ленінскай навукі жыццёва неабходна для савецкага спецыяліста любой галіны народнай гаспадаркі і культуры. Выступаўшы ў спрэчках камуніст тав. Андрэеў адзначыў, што лекцыі і семінарыя з нятыкі па гэтых дысцыплінах студэнты наведваюць дрэнна і недастаткова да іх рыхтуюцца, а партыйнае бюро і дэкан факультэта недастаткова былі папрабавальны да парашальнікаў дысцыпліны.

Усё гэта гаворыць за тое, што пытанням ідэйнага выхавання студэнтаў партыйнае бюро і кафедры факультэта павінны надаваць першаступеннае значэнне. Пакідае жадаць лепшага і арганізацыя спартыўнай і абаронна-масавай работы.

Партыйнай арганізацыі фізічнага факультэта прадстаіць яшчэ многа зрабіць, каб паўсядзённа мець у цэнтры увагі пытанні вучобы, палітыка-выхаваўчай, абаронна-масавай работы.

А. КІРСАНАЎ,
І. ЗЯЦЬКОЎ.

У гуртках і семінарах—300 чалавек

1 кастрычніка пачаўся новы навучальны год у сетцы партыйнай асветы. У гэты дзень у тэарэтычных семінарах па вивучэнню асобных праблем марксісцка-ленінскай філасофіі, палітычнай эканоміі, марксізма-ленінізма, па вивучэнню гісторыі камуністычных і рабочых партый краін народнай дэмакратыі, у гуртках па вивучэнню гісторыі КПСС, палітычнай эканоміі, сацыялістычнага будаўніцтва ў народна-дэмакратычных краінах, у гуртках бягучай палітыкі, палітшколах будуць займацца звыш 300 чалавек.

ВАША БУДУЧАЯ ПРАФЕСІЯ

Кафедра крымінальнага права і працэсу сумесна з кафедрай грамадзянскага права і працэсу яшчэ ў мінулым годзе арганізавалі цыкл сустрэч студэнтаў з практычнымі работнікамі суда і пракуратуры на тэму «Ваша будучая прафесія». Перад студэнтамі з расказаў аб сваёй рабоце, аб найбольш цікавых і складаных спосабах раскрыцця злачынстваў выступілі старшы следчы Мінскай абласной пракуратуры тав. Івенскі, старшы натарыус тав. Нікіфарэнка, начальнік Мінскага крымінальнага вышуку тав. Саркісаў і інш.

Днямі на факультэце адбылася чарговая сустрэча з цыкла «Ваша будучая прафесія». Перад студэн-

тамі выступіў начальнік выпраўленча-працоўнай калоніі М. Ц. Мурзікаў. Ён падрабязна расказаў аб умовах жыцця і працы зняволеных, спыніўся на той палітыка-выхаваўчай рабоце, якую праводзіць адміністрацыя сярод каланістаў. М. Мурзікаў, былы выпускнік юрыдычнага факультэта БДУ, заклікаў студэнтаў юрфака наладзіць цесны кантакт з калоніяй, што, безумоўна, згадзіцца для будучай работы.

У заключэнне сустрэчы тав. Мурзікаў адказаў на шматлікія пытанні студэнтаў.

Л. СЯНЮТА,
Л. ВАСІЛЕЎСКІ.



Пад сцягамі 12 краін

Савецкія гімнасты
мацнейшыя!



Сюдзі Цурумі выконвае практыкаванне на паралельных брусах.

тыцяй перад Рымам». Воляй жэрабя нашы спартсмены уступаюць у бой на кані. У большасці адзнака не ніжэй 9 балаў, а ў Цітова—9,45. Японцы ў гэты час выконвалі вольныя практыкаванні. Першым у іх выступаў Кенсі Цудзі. Яго

рымлівае Л. Калініна, па 9,333—3. Крылова і А. Русакова, па 9,266 — Т. Дзянісікіна і І. Пярвушына.

Выдатна пачала практыкаванне Тамара Ляхіна. Быццам птушка лятае гімнастка паміж і над брусамі. Хутка капец практыкаванню. Але... на хвіліну страчана раўнавага, не атрымліваецца стойка. У выніку—8,966 бала.

Вольныя практыкаванні, бадай што, можна назваць душой гімнастыкі. Тут кожны спартсмен можа паказаць лепшае, што ў яго ёсць. Палац літаральна замёр, калі на дыван выйшла Ван Ю-мэй. І раптам адзін недакладны рух, страчана раўнавага, і прыгожая камбінацыя перарвана. Шкада!

Сяброўкі Ван Ю-мэй выступалі лепш. У Го Кэ-юй—9,4 бала, Чэн Шу-чун—9,2 бала.

Арыгінальную і смелую праграму паказала Тэадарэску. Калі на святравым табло загарэлася канчатковая адзнака — 9,633—многія думалі, што ніхто не пакажа лепшага выніку. Але хоць праграма Калінінай была менш эфектнай, яна выканаліла яе надзвычай дакладна і чотка і атрымала 9,7 бала.

Няўдача ў вольных практыкаваннях напала Ірыну Пярвушыну, самую маладую ўдзельніцу гэтых спаборніцтваў, семнаццацігадовую студэнтку першага курса Варонежскага ўніверсітэта. Насычаная сучаснай апрабатаркай, яе праграма патрабуе шмат сіл, а вось заключнае сальто Ірына «не дакруціла». 9,066 бала — гэта не так ужо многа для таленавітай гімнасткі.

У такіх спаборніцтвах многае залежыць ад нерваў. Няўдача напала Пярвушыну, здараліся яны і ў іншых гімнастак. Але кожная знаходзіла ў сабе сілы, каб яшчэ больш старанна працягваць выконваць практыкаванні. Нервы падвялі прызёра ІІ Спартакіяды Народаў СССР Тамару Ляхіну. У пачатку практыкавання на бярвяне яна страціла раўнавагу. Узшышы на бярвяню зноў, Тамара працягвала практыкаванне ў такім тэмпе, што ўпала ў другі раз. У выніку яна апынулася на перадапошнім месцы. Вышэйшая адзнака на бярвяне была ў Лідзіі Калінінай. Яна ж і ўзы-

адзнака даволі высокая—9,40 бала. Але калі закончылі практыкаванні яго таварышы, выявілася, што адзнака Цудзі—ніжэйшая. Японцы камандай набралі 57,15 бала, апырэдышы нашых гімнастаў на 2,05 бала. Вышэйшая адзнака ў Ясуомі Кенмота—9,7 бала, а Цітоў апынуўся толькі на пятым месцы. Японцы вельмі моцныя ў вольных практыкаваннях. Пачаўшы выступленне ў хуткім тэмпе, яны пераходзяць да плаўных, павольных рухаў. І толькі глядач прывыкае да гэтага тэмпу, як гімнаст абрушвае на яго цэлы каскад новых элементаў. Усе японцы вельмі добра трымаюць раўнавагу, некаторыя выконваюць гарызантальную стойку на адной руцэ.

Але вось каманды мяняюцца снарадамі. Конь не падпарадкоўваецца японцам. Ясуомі Кенмота атрымлівае ўсяго 8,75 бала. Вышэйшая адзнака ў Сюдзі Цурумі—9,4 бала. Савецкія ж гімнасты выдатна працуюць на перакладзіне. Судзі ацэньваюць выступленне Цітова 9,7 бала, Віктара Лісіцкага—9,6, Мікалая Рыбалкі—9,5. У выніку Юры Цітоў выходзіць на першае месца, а савецкія гімнасты апырэдываюць сапернікаў, праўда, усяго на 0,20 бала.

Нашы гімнасты пераходзяць на дыван, а японскія—на перакладзіну. Заслужана ўзнагароджваюць глядачы Цітова за вольныя практыкаванні. Ён атрымаў такую ж адзнаку, як і Ясуомі Кенмота. У цэлым за гэты від нашы гімнасты набралі 56,60 бала—значыць японцы усё ж былі мацнейшымі ў вольных практыкаваннях. Аднак і гэтых балаў было дастаткова, каб яшчэ больш павялічыць разрыв паміж сабой і гімнастамі Японіі.

Вечарам наша каманда выступала значна больш упэўнена. Выдатна правёў камбінацыю на кольцах Рыбалка, незвычайнай лёгкасцю ў практыкаваннях на брусах парадаваў Юры Стойда. Але нікому не ўступаў лідэрства Юры Цітоў.

Вось адзнакі па асобных снарадах выдатнага ўкраінскага гімнаста Цітова: кольцы—9,75, скачок—9,6, брусы—9,75. Ён і заваяваў пераканаўчую перамогу з агульнай сумай 57,95 бала. Другое месца засталася за Сюдзі Цурумі. Трэцяе і чацвёртае месцы падзялілі таксама прадстаўнікі Японіі—Дзіро Ватанабэ і Такасі Міцукуры. Лісіцкі быў пятым, Рыбалка—шостым. Няўдала ў японцаў выступілі Іасімо Кавамато і Кенсі Цудзі, якія занялі адпаведна 12 і 15 месцы. З іншых гімнастаў трэба адзначыць фіна Алаві Леймувірта і карэйца Чо Бен Кор. Апошні зусім лёгка выканаў сальто пад брусамі, стойку на кісях. Упэўнена стаіць ён і на адной руцэ, хоць яшчэ год назад быў толькі пачынаючым гімнастам.

Калі японцы склалі моцную канкурэнцыю нашым гімнастам, дык савецкія студэнткі былі па-за канкурэнцыяй. Першы снарад—брусы—паказаў ужо, што яны на галаву вышэй астатніх. Усе выступаюць вельмі роўна. 9,433 бала ат-

Залаты дождж Юрыя Цітова

Нервы падводзяць прызёра ІІ Спартакіяды народаў СССР

Спаборніцтвы стануць
традыцыйнымі

шла на п'едэстал гонару. На ступеньку ніжэй была Ірына Пярвушына. Трэцяе месца заняла Рыма Крылова.

На наступны дзень працягвалі спаборніцтвы па шэсць лепшых гімнастаў і гімнастак на кожным снарадзе. Сярод мужчын у гэтых спісах нязменным стаяла імя Юрыя Цітова. Мала таго, яно яшчэ заўсёды стаяла першым. І, трэба сказаць, што ён так і застаўся на кожным снарадзе мацнейшым. Шэсць раз гучэў у гонар выдатнага гімнаста Гімн Савецкага Саюза, 6 залатых медалёў заваяваў ён! Юры Цітоў яшчэ раз пацвердзіў, што ён з'яўляецца мацнейшым гімнастам свету.

У жанчын нечаканасцей не адбылося. Акрамя нашых спартсменак на асобных снарадах першынства аспрэчвалі Ван Ю-мэй, румынка Соф'я Іован, Алена Тэадарэску, Го Кэ-юй. Лепшых вынікаў дабілася Алена Тэадарэску, якая была другой у вольных практыкаваннях, і Го Кэ-юй, заняўшая трэцяе месца ў скачку. На трох снарадах першай была Калініна. І толькі ў скачку Ірына Пярвушына здолела апырэдыць сваю вопытную саперніцу.

Дарэчы, яна выдатна выступала і на бярвяне. Яе павароты настолькі імклівыя і складаныя, што, здаецца, гімнастка выступае не на вузкім і каверным снарадзе, а на мяккім дыване. Сядзеўшы побач са мной Эрых Нетцх, трэнер нямецкай каманды, уважліва сачыў за яе выступленнем. Пасля саскоку Ірыны ён у задуменні паківаў сівой галавой і, запісваючы штосьці ў бланк, ціха прагаварыў: «зі вірт чэмпіён дэр вельт вердэн» (яна будзе чэмпіёнкай свету).

Спаборніцтвы закончыліся. І значныя яны не толькі спартыўнымі вынікамі. Спраўдзіліся словы прэзідэнта тэхнічнай камісіі між-



На бярвяне — Алёна Тэадарэску.

народнай федэрацыі гімнастыкі П'ера Энтжаса, які заявіў на іх адкрыцці, што на гэтых спаборніцтвах не будзе пераможаных, а будзе адзін пераможца—высакародная справа фізічнага выхавання моладзі, справа ўмацавання дружбы паміж студэнтамі ўсіх краін свету. І сапраўды. Спаборніцтвы праходзілі надзвычай цёпла, у сяброўскай атмасферы. І кожны ўдзельнік шчыра радаваўся поспеху саперніка. Так японскія гімнасты заўсёды першымі апладырвалі Юрыя Цітова, а першым, хто яго павіншаваў з перамогай, быў Сюдзі Цурумі. Лідзія Калініна і Рыма Русакова ахвотна дзяліліся вопытам з кітайскімі і карэйскімі сяброўкамі.

Госці пазнаёміліся са сталіцай, з жыццём савецкага народа і моладзі. Яны пабывалі ў студэнтаў Маскоўскага ўніверсітэта, дзе рэктар тав. Пятроўскі расказаў ім аб пастаноўцы вучэбнага працэсу і аб фізікультурным руху. Як дзівіліся англічане, калі даведаліся, якія сродкі выдаткоўваюцца на спорт у Савецкім Саюзе! Яны ж нават прыехалі на спаборніцтвы за ўласны кошт. А каб стаць членам спартыўнага клуба і атрымаць права трэніравацца, англійскі студэнт павінен заплаціць 7 фунтаў стэрлінгаў у год, гэта значыць, даволі істотную частку свайго бюджэту.

— Ну, не дзіва, што вы перамаглі,—развёўшы рукамі, сказаў Алан Хардзі.


А ў Шама Лала з'явілася мара—абавязкова прыехаць вучыцца ў нашу краіну.

—6 год, 6 год,—гаворыць ён,—я буду ў Савецкім Саюзе.

І яшчэ разам з адрасамі маскоўскіх сяброў, з пачуццямі павагі і дружбы павезлі з сабой на радзіму студэнты ІІ краін—жаданне яшчэ не раз сустрэцца з нашымі гімнастамі, у прыватнасці на алімпійскіх гульнях у Рыме.

—Дзякуючы вашай дапамозе,—гаворыць Георгі Хрыстав, спадзяёмся там выступіць лепш.

А. БАЛАШ,
(наш спец. кар.)



Толькі што П'ер Энтжас уручыў залаты медаль Цітову, а цяпер дзяўчынкi ўзнагароджваюць пераможцаў букетамі жывых кветак. Праз хвіліну ў гонар выдатнага гімнаста прагучыць гімн Савецкага Саюза, а на матчу ўзімецца чырвоны сцяг нашай краіны.